

Звон.

№ 1.

Менск, Панядзелак 25 жніўня 1919 г.

№ 1.

У чытаема як В: дз—як польскае dz.

Дзеле вялікага недахвату паперы газэта часова выходзіць тро разы на тыдзень: у панядзелак, сераду і пятніцу.

Грамадзяне! Вучыцца чытаць па-беларуску. Гэта ў вашых інтарэсах. Годзі выстаўляць сябе на съмех перад культурнымі людзьмі!

Загад № 2.

На падставе Урадовага Дзенінка № 1.

Ст. 1.

На абшарах занятых польскімі войскамі урадовай мовай лічыцца мова польская.

Урадовыя загады будую выдаванца ў польской мове побач з перакладам на мову беларускую.

Першае мейсно займае аснова польской мовы.

Ст. 2.

У «ваіх зносінах» уладай насяленыне можа ужываць, побач з польскай, такжэ мовы беларускай.

Менск, дні 20 жніўня 1919 г.

Намеснік Генеральнага Камісара Менскага Округу Ул. Рачкевіч.

Адміністрацыйны Кіраунічы Справамі Мешчаноўскі.

Апавяшчэнне II.

На абшарах, занятых польскімі войскамі і польской уладай, касујуцца ўсялякіе бальшавікіе установы, а так саю выдадзеные імі пастановы і прыказы.

Намеснік Генеральнага Камісара Менскага Округу Ул. Рачкевіч.

Адміністрацыйны Кіраунічы Справамі Мешчаноўскі.

Нашае

заданьне.

Мы будзем бараніць інтарэсы працоўнага народу. Мы будзем дакладаць усіх стараныя, каб як найскарэй споўніцца жаданыне нашага спакутанага сялянства адтрымаць сабе землю, а рабочым у горадзе і вёсцы—здраведная варунка працы,—роўные з тымі, якімі карыстаюць усе рабочыя культурных старонках.

Мы будзем старацца аб тым, каб вярнуць дадому нашых пакутнікаў-бежанцаў, параскіданых пагадных абшарах быўшай Расіі. Мы будзем дамагацца, каб ім памаглі і далі магчымасць адбудаваць свае зруйнованыя сялібы коштам скарбовай дапамогі.

Мы ані на момант не забудземся, што наша старонка—беларусь—зруйнована вайною і крывавым панаваньнем маскоўскіх бальшавікоў. Мы ведаем, што калі што захава-

лося ад вайны, тое не уратавалось ад маскоўскіх бальшавіцкіх грабежнікаў. Дзеля гэтага першаю і съвятою павіннасцю кожнага грамадзяніна нашае Бацькаўшчыны—працаваць над тым, каб падніць нашу старонку з руін занядаду і пастаўіць яе на яе уласныя ногі.

Мы будзем даводзіць свайму гарантіваму народу, што не пазбудзецца ён ліха ніколі, калі не адбудуе свае уласнае Беларускае дзяржавы, свайго роднага Беларускага Гаспадарства. Толькі тагды, калі народ наш не захоча быць нікім іншым, а толькі Беларусам з сваею роднаю мовай і культуры, толькі тагды ён возьме сваю долю у свае руکі і забудзе сабе тое, чаго дамагаеца і што патрэбно для вольнага культурнага жыцця.

Толькі утварыўшы сваё беларускае войско і праз яго злучыўшы усе свае беларускіе землі, народ наш здолае сціся на свой Устаноўчы Сойм, выявіць сваю вою і знайці сабе сваіх прыяцеляў.

Беларуская штодзённая політычна-літаратурная часопіс.

Рукапісы штады быць перанесены чытальні. Апнёвіце прынятых рукапісаў за дэжышь ад Рэдакцыі.

Рукапісы назад не выдаюцца.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:
м. Мінск, Юбілейны дом.


Цена нумару 1 марка.

Год выданья I.

РЭДАКЦЫЯ адчынена підэдзя,
апрача съят
ад 9—12 гадз. і ад 5—7 гадз.

Цена абвестак:

за 1 радок за тэкстам 2 м.
шукуючымі працы, за абвестку 2 м.



і саюзнікаў.

Толькі тое моцна і трывала, што будзеца на цвёрдым гістарычным грунці, а гэты гістарычны грунт гаворыць пра тое, што нам трэба збавіцца ад тae палітычнае сувязі, каторая укінула нашу старонку у пожар сусветнай і грамадзянскай вайны. Абярнуўшы наш край у попел пажарышча і параскідаўшы наш люд па усяму белому съвету.

Што тычыцца наших адносін да Польши, то мы звязртаемся да польскай дэмакратыі, з гэтакім словам: коліс, за часу быўшага Вялікага Князьства Беларуска-Літоўскага, нары продкі памаглі вашым продкам збавіцца ад німецкай крыжацкай навалы; коліс супольна мы бараніліся ад наших ворагаў і былі дужые і культурныя, але калі Польшча перастала паважаць нары дзяржавы і культурна-нацыянальные патрэбы, то гэта прывяло да згубы і до угасення палону і нас і вас. Гэта цяжкая гістарычная навука павінна кіраваць усею нашаю і вашаю палітычнае чыннасцю, не даючи забыцца ані на момант, што Беларусь павінна быць Беларусью, а не „уходняю зямлёю“.

Да насяленія б. в. Кн.

Беларуска-Літоўскага.

Ваш край ужо стоколькідзесят гадоў на ведае свабоды, гныбёны варожым гвалтам расейскім, німецкім, большэвіцкім,—гвалтам, катары, які пытаюцца насяленія, наўкі да чужацкіх прымернікі наступкаў, звязываючы волю, часта ламаючы жыццце.

Гэтакая бязупынная няволя, добра вядомая і мне самому, як радзіушамуся на гэтай нешчаслівай зямельцы, павінна быць урэшті спынена і на гэтай быццам забытай праз Бога старонцы павінны запанаваць свабода ды правы свабоднай нічым незвязанай гутаркі аб жаданыях і патрэбах.

Польскіе войска, каторае я з сабой прывеў, каб выкінуць гаспадарываныя гвалту і сілы, каб спыніць кіраваныя краем проці волі жыхароў, гэтые войска несе ўсім Вам свабоду.

Хачу Вам даць магчымасць развязаць унутраныя нацыянальныя і рэлігійныя справы гэтак, як самі захочаце, без якога-небудзь гвалту або націску з боку Польшчы.

Дзеля гэтага, ня гледзячы на тое, што на Вашай зямлі гримяць яшчэ гарматы ды лъёца кроў, — ня ўводжу Ваенны загад, але цывільны у каторы паклічу мейсцовых людзей, сыноў гэтае зямлі.

Мэты гэтага Цывільнага Ураду вось якіе:

1) Дапамагчы жыхарам гутарыць аб сваім лёсе і сваіх патрэбах праз свабодна выбранных предстаўнікоў. Выбары гэтые будуть зроблены на аснове роунага, тайнага, агульнага, простаго, бяз розніцы полу, галасавання.

2) Памагчы каму трэба жыўнасьцю, памагчы у працы вытвораючай, аbasпечыць лад і супакой.

3) Заапекавацца ўсім, бяз розніцы веры і нацыянальнасьці.

На чале ўраду я паставіў Юра Осмоловскага, да каторага проста, або праз людзей ім назначаных з'вертайцеся адкрыта і шчыра ў кожнай патрэбе і ў справах, каторыя лежаць Вам на сэрцы і цікавіць Вас.

Я. Пілсудзкі.

Вільня, 22 красавіка 1919 г.

Політычная кроніка.

Паўстанье у Верхнай Сылезіі.

З Варшавы паведамляюць, што ў панядзелку на тым тыдні (18 жніўня) пачалося паўстанье польскага насялення, проці немцаў. Паўстанье пачалося з прычыны плебісціту, каторы павінен быў адбыцца там на моцы пастановы парыжскага трактату ад 28 ліпня і выявіць волю насялення таго краю, да каго яно хоча належыць—да немцаў ці да Польшчы. Немцы дазвалялі сабе рабіць гвалтаўніцтво, што і прывяло да паўстанья. Чым скончыцца гэтая справа—няма ведама.

Конферэнцыя Начальніка Польскага Панства (Дзяржавы). 21 жніўня Начальнік П. панства прыняў дэлегацыю з Верхнай Сылезіі. Дэлегацыя скардзілася на цяжкае палажэнне насялення таго краю,

пакінутага на гвалты і бяспрауе з боку нямецкай улады.

Начальнік жычліва выслушав дэлегацыю і обяцаў дапамагчы насяленню таго краю. Адначасне выказаў жаль, што насяленне ня здолало вытрываць да таго часу, покі плебісціт ня выясняў долі таго краю.

У той-же дзень Начальнік Панства прыняў гэн. Івашкевіча і выслушав рапарт аб сітуацыі на ўсходнім фронце.

Потым, позна ў вечар, на 10 гадз. адбылася даўжэйшая конферэнцыя Начальніка панства з прэзыдэнтам польскіх міністраў, Шадэрэускім.

Амерыка і Колчак. Паведамляюць нямецкіе газэты, што амерыканскі урад у найбліжышы час дастаўць праз Уладывасток Колчаку 45.000 карабінаў, пару мільёнаў набояў і іншых ваенных матэрыялаў.

Скунті бальшавіцкага панаваньня Вэнгрыі. Як ведама, у Вэнгрыі бальшавіцкая улада скінута. Цяпер вось што піша Рудзянскі ў „Праудзе“ аб тамашнім палажэнню: „Сярод хаосу, які паўстала ў Будапештце па упадку савецкай улады, пачало выяўляцца тое, што будзе. Уладу хватает ў свае руکі рэакцыя ў асабах вялікіх земляўласнікаў і прадстаўнікаў фінансаў. На чале ўсяго стаіць вялікі князь Язэп, адзін з найглупшых тыпаў дома Габсбургаў“.

Гэта будзе усюды, дзе пагулялі бальшавікі. Газэты пішуць, што ў Сыбіры даваўлі карону гэн. Курапаткіну, але той нібы—то покі што адмовіўся.

Нямецкіе Нац. Зборы аб паўстанью у Сылезіі. У Нац. Зб. у Вэймары прэмьер-міністар Бауэр сказаў, што ў той час, як у Бэрліне ідуць пераговоры аб устанаўленні прыязных адносін паміж Польшчай і Германіяй, у В. Сылезіі польская „агітация“ выклікала выбух паўстанья. Урад спадзяўца, што войско задушыць паўстанье.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Прытаіліся маладые расыліны, сціхлі птушкі і пачалі слухаць казку старога дуба.

„Даўно, даўно зьявіўся я на белы свет. Помню, як быў яшчэ вот гэтакі, як ты, маленькая ліпка,— паказаў дуб сваёю галіною на зялёны кусьцік. Куды ня глянеш, бывала, усюды съцяною стану гсты, вялікі лес, нігдзе ні прагалінкі. Сонца ня відаць было за касматымі лапамі ялін. Чуу я толькі глухі гоман ветру з лесам, песьні птушак ды крык зъвироў. Тагды іх было многа, на гэтулькі, як ціпер. Чалавек не заўглодаў да нас. Съмела праходзілі сююю ласе, зубры, козы—напіцца.

— Цікавасць брала ўсіх, як вырас гэты стары дуб-вілікан. Абігледалі яго птушкі, глядзелі і меншыя дубы, шанталіся маладые лішы, асінкі, бярэзінкі і дзвіліся, што нігдзе няма такога вялікага дрэва.

— Скажы, дзедка,— запытаўся ў яго кутараўы дубок, пазіраючы зьнізу на сухую лапу,— ці добра табе, жывецца на съвеце? Стайніца

Раскол у бальшавіцкім урадзе. Дапісчык «Св. Сл.» піша з Гэльсінгфорсу, што 14 чэрвеня ў Москве адбылося нязвычайна клумнае пасяджэнне усерасійскага цэнтральнага спаўняючага камітэта. На пасяджэнні былі усе народныя камісары, апрач Троцкага, каторы знаходіцца на паўдзённым фронце. У пачатковай прамове Ленін намаляваў надта мрочнымі фарбамі стан жыцця у сярэдзіне Расей.

— Гэта мы давялі яе да гэтага стану,— пачуліся галасы на мясцох.

Далей Ленін адзначыў, што во-дле самых пэуных вестак, якія у яго ёсць, сярод савецкіх працаунікоў, розных камісараў, памагачоу камісараў і упоўнаважаных, каторых цяпер ёсць вялізарная армія, праудзівых камуністаў ня больш за 6—8 працэнтаў; ато усе—людзі, каторым карціца нажыцца і каторыя гатовы абы-калі запрадаць камунізм.

Ува ўсім, бяз вынітку, найвялікшае разбурэнне. Жалезнадарожны рух з-за адсутнасці паравозаў ужо цяпер зъменшан да мінімума. Кілі справа будзе ісці так і далей, дык цераз два месяцы трэба чакаць поўнай астаноўкі прыватнага руху.

Будуць хадзіць толькі вайсковыя цягнікі.

Найвялікшую трагедыю выяўляе цяперашнія засяданьне палёу: ува многіх губэрнях сяляне зьвелі на-сеньне, так што на налецьце, калі мя будзе харчавой помачы знеткуль звонку, насяленне савецкай Расей бязумоуна пагінець ад голаду.

Пасля гэтых слоў Леніна пачаўся страшэнны шум. Крычэлі абслютна усе.

— Так далей быць ня можа! Мы ня маём права дзяржаць уладу. Вы ня маеце права аставацца уладаю!—крычэлі Леніну.

— Шкада, што я ня бачу сам, а вы ня можаце нікога паказаць мне, каму я могу перадаць уладу, —адказаў на гэта Ленін.

Частка народных камісараў тут жа склалі свае паўнамоцтвы.

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Прытаіліся маладые расыліны, сціхлі птушкі і пачалі слухаць казку старога дуба.

„Даўно, даўно зьявіўся я на белы свет. Помню, як быў яшчэ вот гэтакі, як ты, маленькая ліпка,— паказаў дуб сваёю галіною на зялёны кусьцік. Куды ня глянеш, бывала, усюды съцяною стану гсты, вялікі лес, нігдзе ні прагалінкі. Сонца ня відаць было за касматымі лапамі ялін. Чуу я толькі глухі гоман ветру з лесам, песьні птушак ды крык зъвироў. Тагды іх было многа, на гэтулькі, як ціпер. Чалавек не заўглодаў да нас. Съмела праходзілі сююю ласе, зубры, козы—напіцца.

— Цікавасць брала ўсіх, як вырас гэты стары дуб-вілікан. Абігледалі яго птушкі, глядзелі і меншыя дубы, шанталіся маладые лішы, асінкі, бярэзінкі і дзвіліся, што нігдзе няма такога вялікага дрэва.

— Скажы, дзедка,— запытаўся ў яго кутараўы дубок, пазіраючы зьнізу на сухую лапу,— ці добра табе, жывецца на съвеце? Стайніца

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Прытаіліся маладые расыліны, сціхлі птушкі і пачалі слухаць казку старога дуба.

„Даўно, даўно зьявіўся я на белы свет. Помню, як быў яшчэ вот гэтакі, як ты, маленькая ліпка,— паказаў дуб сваёю галіною на зялёны кусьцік. Куды ня глянеш, бывала, усюды съцяною стану гсты, вялікі лес, нігдзе ні прагалінкі. Сонца ня відаць было за касматымі лапамі ялін. Чуу я толькі глухі гоман ветру з лесам, песьні птушак ды крык зъвироў. Тагды іх было многа, на гэтулькі, як ціпер. Чалавек не заўглодаў да нас. Съмела праходзілі сююю ласе, зубры, козы—напіцца.

— Цікавасць брала ўсіх, як вырас гэты стары дуб-вілікан. Абігледалі яго птушкі, глядзелі і меншыя дубы, шанталіся маладые лішы, асінкі, бярэзінкі і дзвіліся, што нігдзе няма такога вялікага дрэва.

— Скажы, дзедка,— запытаўся ў яго кутараўы дубок, пазіраючы зьнізу на сухую лапу,— ці добра табе, жывецца на съвеце? Стайніца

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

Приятельства

нляешся і ўсё нібы нешта думаеш.

— Праўда, дзедка, ты даўшы, не падобен саўсім да нас,— запумелі ўсё расыліны.

— Маладые вы яшчэ, служкі, нічога ня ведаце. Ось хіба раскажу вам пра сваё жыццё.

При

Беларуская кроніка.

Нацыянальны Камітэт. З першых дзён заніцца Менску польскім войскам залажыўся у Менску Бел. Н. Камітэт. Камітэт месціцца у Юблейным доме, дзе была Беларуская Рада. Памешканье гэта адведзено Камітэту польскаю уладай.

Камітэт адбывае свае чарговыя сходы два разы на тыдзень, у аўторак і пятніцу, а 5 гадз. у вечар. Камітэт злучае ў сабе прадстаўнікоў усіх беларускіх арган., якіе уратаваліся ад бальшавікоў. У такім складзе ён праобразуе да 1-го верасня, потым утворыць Раду Меншчыны ды зачыніцца.

На tym тыдні прадстаўнікі Камітэту былі ў паслоў польскага Сойму, каторые прыезджалі у Менск. Паслы прасілі пазнаміць іх з адносінамі беларускіх арганізацый да Польшчы. Дэлегаты Камітэту саслаліся у політычных спраўах на Раду Народных Міністраў.

Беларуское войско. Як нам пепрадаюць, яшчэ не паступіло офицыйнага распаряджэння польскай улады на арганізацію беларускага войска. У гэтай справе вядуцца толькі пераговоры і утворана ў Вільні беларуская вайсковая камісія.

Паварот беларускіх дзеячу. Да Менску пачынаюць варочацца беларускіе дзеячы і радныя, што былі абвешчаны бальшавікамі без абароны закону. Так напр., вярнуўся ў Менск радны П. Аляксюк, каторы цяпер стаіць на чале вайсковой камісіі па арганізаціі Беларускага войска ў Вільні.

Гэтымі-ж днямі вярнуўся ў Менск сябар Р. Н. Міністраў, п. А. Смоліч і азнаёміў Н. Камітэт з беларускай справай заграніцай.

Ленцы беларускай мовы. Б. Н. Камітэт мае прасіць дазваленіні адчыніць лекцыі беларускай мовы для усіх, хто запішацца. Арганізація лекцыяў будзе даручана п. Я.

ракідаць скібу зямлі. Лес там быў шмат радчайши. У вадным мейсцы яго прарэзала шырокая дарога. Да-лёка відаць была невялікая вёска.

Пабачыў я тагды, як змагаецца ўсе жывое за сваё жыццё. Людзі праганялі адайн другога з сваіх мейсц. Прыходзілі чужыя салдаты; грымелі гарматы; гарэлі вёскі. Кідалі земляробы саху, браліся за палаш, бараніліся да съмерці. Калі прыгледзеўся я на расыліны, на звяроў, і тут убачыў тое самае. Бор то ұрываўся ў сльнік, то адходзіў назад. Кожная расыліна старалася пасяець найбольш насенне, каб выгадаваць больше пакаленне. Птушкі і звіры нападалі адзін на другога. Усікі стараўся бараніць толькі сваю семью і не пакадаваў другіх. І пад мяне дабіраліся карэні ялін і бярэзвін. Я глыбей зішускаў корань, мацней садзіўся ў зямлі і дрыжаў з вялікага страху.

«Чалавек быў дужы за нас усіх. Усе радчай і радчай становіўся лес;

Лёсіку. Лекцыі маюць чытацца у зале Юблейнага дома.

Бальшавіцкія арэшты беларусаў. З беларускіх дзеячу і радных у Менску бальшавікі арэштавалі толькі п. Іваноускага і Трапкую. Рашта радных, як Я. Лёсік, А. Прушынскі, С. Міхайлоўскі, І. Серада і інш., хоць і былі абвешчаны без абароны закону, але у руках «чрезвычайкі» ня папалі.

Радныя Забродзкі і Караб арэштаваны бальшавікамі у апошніе дні і вывезены ў Москву, як белар. с.-р.

П. п. Іваноускага і Трапкую бальшавікі вывезэлі да Смаленску і трymаюць, як заложнікаў.

МЕНСКАЕ ЖЫЦЬЦЕ.

Менск посьле заніцца польскім войскам.

Першымі днямі горад выглядаў пустынна і рабіў прыкрае уражэнне. Крамы былі пазачынены, вітыны ў крамах пусты. Народу на вуліцах было мала, і кожны пачував сябе няпэўна. Прычынало гэтаму былі прыкрые непараўнаны з жыдоўскім насиленнем. Шмат дзе выбухлі нагромы, але хутка былі стрыманы польскаю ўладаю.

Праз тыдзень горад прыняў нормальны выгляд. Адчыніліся крамы, з'явіліся тавары. На вуліцах многа народу, найбольш з панской публікі. Простага люду ў цэнтры гораду відаць мала. Яго пазабіралі бальшавікі ў чырвоную армію, а некаторыя і самі, мабыць, уцяклі, напалочаны разбешчанымі бальшавіцкімі агітатарамі.

Само сабою разумеецца, што ў горадзе вялікае безрабоціце, бо бальшавікі аграбілі горад да шчэнту; былі вывезены на толькі розные машыны, але навет хатыні прылады, — крэслы, ложкі, мікі. Уцякнучы, кожны браў, што хацеў. Жалезнадарожнікі хацелі ця даць машинаў з дэпо, але іх заставілі гэта

үсё меныш звяроў аставалося ў ім; үсё больш і больш звяўлялося поля і тых расылін, што сеяў чалавек. Дайшла часа і да нас. Застукалі сякеры, зашасталі пілкі, началі вяліца на дол тоўстыя бярэзіны, яліны, вязы. Убачыў я сваіх братоў — дубоў, паваленых на землю; Не пашкадаваў чалавек нікога; үсё высеклі, выпраталі. Адна асіна кідаючыся на землю, шмарганула па мне суком. На маёй сьпінне вырас горб. З усяго лесу асталіся толькі хвоя і дуб. Хвоя даўно ужо звалася. А дуб яшчэ нідауна, мо і за вішу памяць, адхынуў свой век. Вунь відаць толькі пень яго, заросшы мохам.

«Астаўся я адзін. Цяжэй мне стала пераносіць нягоды. Град абіваў мae лісціца; маланка ужо некалькі разоў нападала ў мой комель, вот тия знак — пісані на мae комлі. Злы настух падсек мой адзін корань. Пацаў загнівацца асяродак. І цяпер, бачыце, ў мяне вялікае душлё.

зрабіць кутямі. Асабліва цяжкае становішча гарадзкага настаўніцтва. Ніхто з іх ня ведае, што з імі будзе, іш будуть плаціць ім пэнсію. Да гэтага часу ніхто іх не супакоіў і на выясньні іх належаўня. Кенска яшчэ і тое, што ніхто ня ведае, які курс на грошы. Кожны гандляр прымае іх па сваё сумленне і, разумеецца, ад гэтага найбольш першыя працуны чалавек, бо у яго німа іншых грошей, апрача бальшавіцкіх. Треба было б данамагчы працуnamу люду і устанавіць справядлівы курс на бальшавіцкіе гроши, каб не нажываліся на запрашванай капейцы усялякіе махляры.

Цінер хлеб капітуе ў горадзе 5 руб. на царскіе, а сало 12—20 р., або польск. марак. У танных стaloўках можна паабедаць за 15—20 руб., калі мець свой хлеб, бо стaloўкі падаюць да абеду хлеба, як на раз укусіць.

Няхай-жа ім будзе калом зямля, тым маскоўскім бальшавіком, што давялі наш славы горад да такога цяжкага і галоднага становішча!

Крамнікі і іншыя началі перамалёвываць вывескі на польскую мову. Загаду аб гэтым офицыйнага было, а тым часам ідзе шпарская адмалбuka на польскую мову. А чаму не па-беларуску, панове крамнікі? Аднак жа Менск — ссрэцо Беларусі, і беларуская мова офицыйна ужываецца побач з польскаю! Глядзеце, каб як я прышлося зноў перамалёвываць!

Паведамленыне Польскага Генэральнага Штабу.

Ад 20 жніўня 1919 г.

Фронт Літоуска-Беларускі. Вораг падмацованы падышоўшымі сіламі, ставіць надзвычайна сільнае сапраціўленне на маставым укрепленні Барысава. Але храбрая атака нашай пяхоты змусіла ворага пакінуць умацованую пазыцыю і адступіць за Бярэзіну.

Але я ўжо быў дужы і змог бараніцца ад усякай нягоды. Моцны я і дагэтуль, але чую, што скора сілы ня хопіць у мяне бараніцца. Верхняя май галіна, што была бліжай да сонца, ужо зсохла. Падгніваюць карэні. Я зараз памру.

«Падумаеш — цяжка жыць на съвеце, але уміраець на хочацца. Хачу ведаць, што будзе з вами, мае дзеткі. Дый весела на съвеце. Люблю слухаць, ітушачкі, ваны песні, люблю шум маладых расылінаў. Вунь касец утомлены ідзе адыхнуць у маём ціньку. Дудар песню заграе, што чуў я некалі ў моладасці. Радасна мне і весела.

«Пажывеце вы, прыдзецца і вам перажыць многае тое, што перажыў ужо я. Расьцечце дзеткі, набірайцеся сілы».

Дуб съціх. Глуха зашумелі маладыя расыліны, вібы началі важную размову.

А. Галіна.

На поўдні ад Барысава нашы цярэдніе аддзелы даходзяць да г. Бярэзіны, Свіслачы і Асіповіч. На паўночным кірунку вораг адступіў ў райёне Касян пад напорам наших сіл за рэчку Дзвіну. Адначасльне разьвіваліся ў райёне Глубокае заўзятые бай.

Фронт Палескі. На кірунку Лунінец ажыўлённая баявая чыннасць наших пярэдніх аддзелаў.

Фронт Валынскі. На поўнач ад Бярэжна пад Случам нашы аддзелы дасыціглі ліні Клешава, Тамашгорад; далей паўдоўж рэчкі Льва на Аверны вораг адступае у кірунку на Алеўск.

Нашы конные аддзелы ачышчаюць лясы ад узброеных бальшавіцкіх банд.

Фронт Галіцкі. На фронце паўдоўж Збручы і далей па поўнач на Астрог—спакойна.

Сп. абав. начальн. ген. штабу Галлер, палкоўнік.

Ад 21 жніўня 1919 г.

Фронт Літоуска-Беларускі. Усходні кірунак. Вораг робіць аконы на ўсходнім беразе Бярэзіны, сцягваючы ў райёне Барысава большыя сілы. Наша кавалерыя з боем заняла вёску і станцыю Стары-Дарогі. На ўсход ад Слуцку 40 км. вораг панёс вялікія страты і адступіў на ўсход. Адступаючы, хадеў спаліць ж.-дарожныя і шасовыя масты, але замеры яго не удаліся.

Правае крыло вяліканольскай групы адкінуло ворага да Асіповіч, каторы адступае на Татаркі; мы захапілі палонных і 20 вагонаў. Паміж палонных—намесьнік шафа штабу 8 піхот. дывізі. Далей на поўнач аддзелы тэй групы дасыціглі лініі Бярэзіны і аблажылі м. Свіслач—Бычын—Бярэзіну.

На кірунку 2 дыв. Лег. сітуацыя без перамены. У Осове захвачан адзін паравоз і 2 бэрлінкі, што варочаліся з Бярэзіны да Бабруйску насыля адвозу бальшавікоў (180); вораг ў далейшам кірунку трymае лінію Глубокае—Варганы—Козлы—Слабодка, гдзе ставіць досыць сільны адзор.

У кірунку на Бярэзіну нашы аддзелы вымбілі ворага, занялі лінію Пятровічы—Валодзя (8 км. на поўнач ад Докшыцы).

Кірунак заходні—без перамен.

Ад 21 жніўня 1919 г.

Фронт Літоуска-Беларускі. На паўночнай часці фронту на ліні Глубокае бой цягненца. Нашы аддзелы дасыціглі і абсадзілі лінію Бярэзіны ад усьці р. Упы па Свіслач. Посьле заўзятага бою мы занялі Асіповічы і адкінулі праціўніка ў кірунку Татаркі. На участку Лунінца ажыўлённая чыннасць наших разьведчыкаў.

Фронт Валынскі і Галіцкі. Спакойна.

Сп. абав. Шэфа Ген. Штабу Галлер, полкоўнік.

Маленькі Фэльстон.

Навучыуся.

Аддаў Гілёрык свайго сына, Андрэя, ў навуку.

— Няхай навучыца, розуму на бярэцца,—казаў ён.—Вучоныаму на сівеце лепш жыць, як невуку. Можа і нам, пёмым, пакажа, як трэба жыць. Хоць на старасць палёгкі дачакаемся.

Паехаў Андрэй у горад і пачаў вучыцца.

Мінүт год, другі і трэці праходзіць. Піша Гілёрык сыну ліст:

«Даражэнкі! Сынок! Чаму ты нам нічога не піша? Як табе жывецца, пі скора навуку скончыш? Чакаем мы цябе, не прычакаемся. Я з маткаю пастарэлі. Пращаўшы цяжка. Гаспадарка марнене. Асталася адна кароўка. Рагуля, і сівая авечка, Тарэся. Езды, сынку, дадому. Пабім у людзах, пабачыў съвету ды на радзіму варочайся».

Андрэй мала думаў пра дом. Прывык ён жыць па-новаму. Любіў доўга спаць, смачка есьці, модна ўбірацца. У кішэніцы насыў бутэчку з духамі, як ішоў на спацыр. Прачытаўшы бацькаў ліст, ён адпісаў:

«Паважам айцец і матка! Не могу зараз прыехаць дадому. Вучынья яшчэ не кончыў. Цераз год прыеду. А цяпер прымісле, калі часка, грошай, бо яны мне вельмі патрэбны. Калі нама гдзе ўязці, дык прадайце авечку. Ня варта дзяржаць сівых авец, ды і сівая воўна брыдкая».

З дозвалом. Цэнзуры.

Прадаў бацька Тарэсю і паслаў Андрэю дванаццаць рублёў.

Прайшло яшчэ в паўгода. Андрэй часта прасіў грошай у бацькі, але Гілёрык не пасылаў, бо ў самога ня было. Абарваўся ён, абшарпаўся, забыўся і пра моду. На сівяты прыехаў дадому ў госьці.

Бацьке насліу пазналі яго. Андрэй адмінісці. Нават, гаварыў ян так, як усе, і амаль не да кожнага слова дадаваў «моі».

— Як гэта завецца па-вашаму?— запытаўся ён, паказваючы на палаз у санях.

— Гэта-ж палазэ,— адказаў бацька.

— Ха-ха-ха, палазэ, палазэ! А што гэта ў іх прычленена спераду?

— Як што? Аглоблі.

— Аглоблі, аглоблі! Га-га-га, цікавасць!

Селі палуднаваць.

— А як гэта страва завецца па-вашаму?— запытаўся Андрэй і сербануў з ложкі; як сербануў, дык і вочы вылупіў.

— А каб яго немач з гэтым квасам! Увесе́ язык апёк.

— А што, успомніў,— засміяўся бацька.— Ось хіба ты апар яго, тагды ўсё назавеш.

Вылезылі з-за стала. Андрэй ужо пытаваўся, як што завецца, апрануў бацькову бурку і кажа мацеры:

— Добрая адэштал! Як цёпла ў ёй.

— Гэта-ж, сынок, в сівасаве авечкі, што бацька прадаў летась.

M. Mіцкевіч.

З В О Н.

Звязані мечам, звон, загудзі,
Каб начудзі мябе на ўесь край,
Беларус хутчай разбудзі,
Ходзі панер яму спаль ты на дай!

Прышоу час, калі сорамна спаль:
Усе так шчыра за працу уязлі,
Усе жыцьце началі будаваць,
А ты сънішь... Хоць ад звону прасніш!

Паглядзі, як сусед пачау жынь,
Што пядзяціх пяцьдзесяцікам быў.
Ен як сілу,— і пяпер ен як сільш,
Усім кажа, што ен яшчэ жыў.

А чаго, беларус, ты маучыши?
І табе гохі, братку, драманы:
Калі можна гукань—ты маучыши,
Каб насяля ві прышло шкодаваць...

Кіль саромяцца моі сласі,
Зваль сябе беларусам начні,
Панранай нах сялібай рожей,
А насяля віхатой адначай!..

Дик звалі молна, звон, і гудзі,
Свайм гукам глашы ўесь край!
Хто шчо съніць—ты таго разбудзі,
Хто як съніць—тых на прады зьбрай!

Міхась Кудзелька

Мой ты храм рэжы, мілы,
Правітельне табе шлю!
Звонам чистым, з усей сілы,
Вестку добрую званю:

Бальшавілка счэзла жара,
Ужо даўека недзе—там...
Залатан дозі чара
Усміхненца мої і нам.

В. Л.

Рэдактар-выдавец

І. ЛУЦЭВІЧ.

АБВЕСТКІ:

Беларускі тэатр.

У гарадскім тэатру, у сераду, 27 жніўня, «Першым Таварыствам Беларускай Драмы і Камедыі» будзе пастаўлена драма-прем'ера у 5 акт.

„ГАНКА“

твор. Галубка.

Шыкуецца за пастаўны ў пайхутчайшым часе гэлага самага аўтара камедыя-операта з музыкай і танцамі „Пісарыў імінны“.

ІЛЮСТРОВАНЯ ЧАСОПІСЪ

„Biełaruskaje žycio“

друкуюцца у Вільні, Бакшта 11.

Купляць можна ў рэдакцыі „Звон“
Захароўская, Юбілейны Дом.

Цена нумару 50 фэн.

Беларусы! Купляйце,
читайце і пашырайце
у знаёмых сваю беларускую газету. Требуйце яе ўсюды.

Друкарня Я. Грынблята, Менск.